

Комуністычная партыя (большэвікоў) Беларусі

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 159 (6436) | 14 ліпеня 1939 г., пятніца | ЦЕНА 10 КАП.

Прамова таварыша М. І. Калініна на вечары, прысвечаным ушанаваанню настаўнікаў-ардэнаносцаў сельскіх школ 8 ліпеня 1939 г.

УЗОРНА УБІРАЦЬ СТАЛІНСКІ УРАДЖАЙ. Д. Малевіч — Масавыя жывы пачаток.

ЗА РУБЯЖОМ: Ваенныя дзеіны ў Італіі. Спачуванне кітайскіх дзячоў па поведзе смерці тав. Лутанец-Орельскага.

АРГАНІЗАВАНА ВЕСЦІ ЎБОРКУ ЎРАДЖАЮ

Наступіў самы адказны і рашучы этап сельскагаспадарчага года. На поўдні рэспублікі разгарнулася ўборка хлябоў.

мельскага раёна, участак жыта, вызначаны пад камбайнавую ўборку, жаб сярпамі, а камбайн прастаяў. У многіх калгасах далёка не поўнацю падрыхтаваны ўборачныя машыны.

Некаторыя раёны рэспублікі працягваюць неспрыможна маруднасьць з сенаўборкай. На калгасах Віцебскай вобласці план ўборкі натуральных сенажаў выкананы толькі на 28,4 процанта.

Яна, што такія тэмпы сенаўборкі не могуць быць цярпымі. Яны ставяць пад пагрозу справу забеспячэння кармамі жывёлагадоўлі і адначасова перашкаджаюць наспяховаму разгортванню ўборкі хлябоў.

Выяты ўраджай дасягае на калгасных палях. Пры чым — што асабліва важна — высокі ўраджай атрымліваюць у гэтым годзе не толькі асобныя экіпажы, не толькі асобныя бытавыя.

Калгас імя Леніна. Гаралонкага раёна, за апошнія два гады атрымалі сярэдні ўраджай зерных 12 цнт. і сярэдні ўраджай бульбы 148 цнт. з гектара.

Мы назвалі некаторыя калгасы, якія па рэзультатах сваёй работы за мінулы год зацверджаны ўдзельнікамі Усеагульнай сельскагаспадарчай выставкі.

Высокі ўраджай, наўсмясена заваяваны калгасамі ў гэтым годзе, — ёсьць фактар велізарнай палітычнай важкасці. Ён паказвае сілу і веліч калгаснага ладу.

Уся справа ілпер у тым, каб ўраджай убралі свечасова, каб не паўтарыць памылак, якія ў мінулы годзе былі допушчаны на многіх раёнах рэспублікі і прынялі да страт.

Факты паказваюць, што ва многіх месцах паўтараюцца мінулыя памылкі. Узяць, напрыклад, Лоеўскі раён, дзе разгарнулася ўжо масавая ўборка хлябоў.

У некаторых калгасах, як, напрыклад, у сельскагаспадарчым імя Жданова, маруднасьць з ўборкай, чакаючы вышывання ўсёй плошчы пасеваў.

У Лоеўскім раёне перадавыя калгасы, як, напрыклад, «Смелы», імя Сталіна, якія з першых-жа дзён ўборкі паказваюць узоры большэвіцкай барацьбы за стратмі.

Некаторыя МТС Гомельскай вобласці не падрыхтаваны да камбайнавай ўборкі, не ўсюды вызначаны ўчасткі, камбайны не ведаюць у якіх калгасах яны павінны працаваць.

Усе свае сілы і веда аддаць на карысьць нашай вялікай радзімы.

13 ліпеня — дзень уручэння нам, настаўнікам Савецкай Беларусі, ордэнаў і медалей — будзе памятка на ўсе жыццё.

Ад імя ўзнагароджаных настаўнікаў БССР падпісалі: І. А. ЛЯПЕШКА, Н. М. ТАЛЕЦКАЯ, П. Н. ГАЛІНОУСКИ, М. К. ІЛЬІНКОУСКИ, М. В. ГОЛУБ, Ф. З. ЛЕВІНА, К. Л. РАМАНЕНКА, П. А. ВАСІЛЬЕУ, С. С. ДАРОЖНИК, П. Н. АЛЕЯНІКАУ, К. Ф. БАНАНОУСКИ, П. К. МАТАРЬІНІК, П. К. ЛЯБІНАУ, Е. І. ЦЫТНОУСКАЯ, М. В. ПЯТРОВА, С. Ф. ЧЭШНЯЯ, Е. А. АНДРУХОВІЧ, О. Г. МІХАЛЕНКА, В. Л. ДЫНКАМЕЦ, З. А. ЛЮТАРЭВІЧ, А. Х. АНДРУКОВІЧ.

ПАВЕДАМЛЕННЕ ДЗЯРЖПЛАНА СССР

Па даных Цэнтральнага Упраўлення Народна-гаспадарчага Учота Дзяржплана СССР прадукцыя прамысловых наркаматаў у I паўгоддзі 1939 г. вырасла ў параўнанні з I паўгоддзем 1938 г. у наступных размерах:

Table with 3 columns: Product Name, 1st half 1938, 1st half 1939. Rows include various industrial products like machinery, electricity, and metals.

Усе прамысловыя наркаматы без выключэння ў I паўгоддзі 1939 г. павялічылі выпуск прамысловай прадукцыі ў параўнанні з I паўгоддзем 1938 г.

ДЗЯРЖАУНАЯ ПЛАНОВАЯ НАМІСЦА ПРЫ СНК СССР.

„ДОБРЫ ДЗЕНЬ, РОДНАЯ МАСКВА!“

Фізікультурная дэлегацыя БССР прыбыла ў сталіцу

МАСКВА, 13 ліпеня. (Па тэлефону ад спец. нар. «Звязды»). Сёння ў чырвоную сталіцу прыбыла з Менска дэлегацыя фізікультурнікаў БССР для ўдзелу ва ўсёсаюзным парадзе ў саставе 320 чалавек.

На пероне Беларускага вакзала выстраіліся фізікультурнікі спартыўнага таварыства «Пролетарская перамога».

Узровень дэлегацыі быў уручана многа жывых кветак. Дэлегацыя прадаставіла ўгольня падрывавыя інтэрты.

АБ ПРАВЯДЗЕННІ «ДНЯ ВАЕННА-МАРСКАГО ФЛОТА СЯЗОА ССР»

ПАСТАНОВА ПРЭЗІДЫУМА ВЦСПС

Устаноўлены наставы СНК СССР і ЦК ВКП(б) «Дзень Ваенна-Марскога флота Сяюза ССР» мае велізарнае палітычнае значэнне і паслужыць далейшаму, яшчэ большаму ўмацаванню і разшырэнню неразрывнай сувязі паміж рабочымі, калгаснікамі, савецкай інтэлігенцыяй і іх дзеіцамі.

Прэзідыум ВЦСПС абавязвае ўсе профсаюзныя арганізацыі прыняць актыўны ўдзел у падрыхтоўцы і правядзенні «Дня Ваенна-Марскога флота Сяюза ССР».

Рэкамендаваць усім фабрычна-заводскім і мясцовым камітэтам, праўдзянным клубам і палатам культуры арганізаваць 24 ліпеня ўрачыстае адзначэнне гэтага дня.

СВЯТКАВАННЕ 19-й ГАДАВІНЫ ВЫЗВАЛЕННЯ БССР АД БЕЛАПАЛЯКАЎ

МЕНСК

12 ліпеня гарадскі парк культуры і адпачынку імя А. М. Горкага (Менск) прыняў святочны выгляд.

Сядзі, на агугнагарадскі вечар, прышлі тысячы працоўных, каб адзначыць народнае свята — XIX гадавіну вызвалення Беларусі ад беларускіх акупантаў.

Урачыстае адзначэнне свята адбылося ў гарадскім імя Сталіна, дэлегатыя прамысловых наркаматаў і асобных прадпрыемстваў, прадстаўнікі савецкай інтэлігенцыі, байцы і камандзіры Чырвонай Арміі.

З акаладам аб слаўнай гадавіне выступіў сакратар Менскага абкома КП(б)Б тав. Хай-Юмскі.

З вялікай цікавасцю слухалі сабраўшыся расказаў удзельніка баёў з беларускімі акупантамі пад Менскам тав. Казачонка.

Народны артыст БССР тав. Валадзімір прычэпавіч урыўкі з Песня Беларускага народа вялікаму Сталіну.

З вялікім натхненнем слухалі ўдзельнікі вечара выступленне праслаўленага літургана самалета «Москва» Міхаіла Гардзіенка.

У гэтым годзе адбылося стралковыя спаборніцтвы. Да імя XIX гадавіны вызвалення Беларусі ад беларускіх акупантаў у 172 варшавянскіх стралкоў I ступені.

Восна і радасна адзначалі працоўныя Магілёва XIX гадавіну вызвалення Беларусі ад беларускіх акупантаў.

Узровень дэлегацыі быў уручана многа жывых кветак. Дэлегацыя прадаставіла ўгольня падрывавыя інтэрты.

У 4 гадзіны пачалася рэцэпцыя. Заўтра намачаеца сумесная рэцэпцыя ўсіх дэлегацый.

Урачыстае адзначэнне свята адбылося ў гарадскім імя Сталіна, дэлегатыя прамысловых наркаматаў і асобных прадпрыемстваў, прадстаўнікі савецкай інтэлігенцыі, байцы і камандзіры Чырвонай Арміі.

З акаладам аб слаўнай гадавіне выступіў сакратар Менскага абкома КП(б)Б тав. Хай-Юмскі.

З вялікай цікавасцю слухалі сабраўшыся расказаў удзельніка баёў з беларускімі акупантамі пад Менскам тав. Казачонка.

Народны артыст БССР тав. Валадзімір прычэпавіч урыўкі з Песня Беларускага народа вялікаму Сталіну.

З вялікім натхненнем слухалі ўдзельнікі вечара выступленне праслаўленага літургана самалета «Москва» Міхаіла Гардзіенка.

У гэтым годзе адбылося стралковыя спаборніцтвы. Да імя XIX гадавіны вызвалення Беларусі ад беларускіх акупантаў у 172 варшавянскіх стралкоў I ступені.

Восна і радасна адзначалі працоўныя Магілёва XIX гадавіну вызвалення Беларусі ад беларускіх акупантаў.

Узровень дэлегацыі быў уручана многа жывых кветак. Дэлегацыя прадаставіла ўгольня падрывавыя інтэрты.

У 4 гадзіны пачалася рэцэпцыя. Заўтра намачаеца сумесная рэцэпцыя ўсіх дэлегацый.

Урачыстае адзначэнне свята адбылося ў гарадскім імя Сталіна, дэлегатыя прамысловых наркаматаў і асобных прадпрыемстваў, прадстаўнікі савецкай інтэлігенцыі, байцы і камандзіры Чырвонай Арміі.

З акаладам аб слаўнай гадавіне выступіў сакратар Менскага абкома КП(б)Б тав. Хай-Юмскі.

З вялікай цікавасцю слухалі сабраўшыся расказаў удзельніка баёў з беларускімі акупантамі пад Менскам тав. Казачонка.

Народны артыст БССР тав. Валадзімір прычэпавіч урыўкі з Песня Беларускага народа вялікаму Сталіну.

З вялікім натхненнем слухалі ўдзельнікі вечара выступленне праслаўленага літургана самалета «Москва» Міхаіла Гардзіенка.

У гэтым годзе адбылося стралковыя спаборніцтвы. Да імя XIX гадавіны вызвалення Беларусі ад беларускіх акупантаў у 172 варшавянскіх стралкоў I ступені.

Восна і радасна адзначалі працоўныя Магілёва XIX гадавіну вызвалення Беларусі ад беларускіх акупантаў.

Узровень дэлегацыі быў уручана многа жывых кветак. Дэлегацыя прадаставіла ўгольня падрывавыя інтэрты.

У 4 гадзіны пачалася рэцэпцыя. Заўтра намачаеца сумесная рэцэпцыя ўсіх дэлегацый.

Урачыстае адзначэнне свята адбылося ў гарадскім імя Сталіна, дэлегатыя прамысловых наркаматаў і асобных прадпрыемстваў, прадстаўнікі савецкай інтэлігенцыі, байцы і камандзіры Чырвонай Арміі.

З акаладам аб слаўнай гадавіне выступіў сакратар Менскага абкома КП(б)Б тав. Хай-Юмскі.

З вялікай цікавасцю слухалі сабраўшыся расказаў удзельніка баёў з беларускімі акупантамі пад Менскам тав. Казачонка.

Народны артыст БССР тав. Валадзімір прычэпавіч урыўкі з Песня Беларускага народа вялікаму Сталіну.



Алішвіла Канстанцінаўна Браўніцкая — настаўніца Новадэльскай пачатковай школы Беларускага раёна, Менскай вобласці. Ва ўрачыстую работу ў школе тав. Браўніцкая ўзнагароджана медаллю «За трынаццаць годзе». Фото Г. І. Дрыгалева (Фотарэдакцыя БЭЛТА).

СВЯТКАВАННЕ 19-й ГАДАВІНЫ ВЫЗВАЛЕННЯ БССР АД БЕЛАПАЛЯКАЎ

МЕНСК

12 ліпеня гарадскі парк культуры і адпачынку імя А. М. Горкага (Менск) прыняў святочны выгляд.

Сядзі, на агугнагарадскі вечар, прышлі тысячы працоўных, каб адзначыць народнае свята — XIX гадавіну вызвалення Беларусі ад беларускіх акупантаў.

Урачыстае адзначэнне свята адбылося ў гарадскім імя Сталіна, дэлегатыя прамысловых наркаматаў і асобных прадпрыемстваў, прадстаўнікі савецкай інтэлігенцыі, байцы і камандзіры Чырвонай Арміі.

З акаладам аб слаўнай гадавіне выступіў сакратар Менскага абкома КП(б)Б тав. Хай-Юмскі.

З вялікай цікавасцю слухалі сабраўшыся расказаў удзельніка баёў з беларускімі акупантамі пад Менскам тав. Казачонка.

Народны артыст БССР тав. Валадзімір прычэпавіч урыўкі з Песня Беларускага народа вялікаму Сталіну.

З вялікім натхненнем слухалі ўдзельнікі вечара выступленне праслаўленага літургана самалета «Москва» Міхаіла Гардзіенка.

У гэтым годзе адбылося стралковыя спаборніцтвы. Да імя XIX гадавіны вызвалення Беларусі ад беларускіх акупантаў у 172 варшавянскіх стралкоў I ступені.

Восна і радасна адзначалі працоўныя Магілёва XIX гадавіну вызвалення Беларусі ад беларускіх акупантаў.

Узровень дэлегацыі быў уручана многа жывых кветак. Дэлегацыя прадаставіла ўгольня падрывавыя інтэрты.

У 4 гадзіны пачалася рэцэпцыя. Заўтра намачаеца сумесная рэцэпцыя ўсіх дэлегацый.

Урачыстае адзначэнне свята адбылося ў гарадскім імя Сталіна, дэлегатыя прамысловых наркаматаў і асобных прадпрыемстваў, прадстаўнікі савецкай інтэлігенцыі, байцы і камандзіры Чырвонай Арміі.

З акаладам аб слаўнай гадавіне выступіў сакратар Менскага абкома КП(б)Б тав. Хай-Юмскі.

З вялікай цікавасцю слухалі сабраўшыся расказаў удзельніка баёў з беларускімі акупантамі пад Менскам тав. Казачонка.

Народны артыст БССР тав. Валадзімір прычэпавіч урыўкі з Песня Беларускага народа вялікаму Сталіну.

З вялікім натхненнем слухалі ўдзельнікі вечара выступленне праслаўленага літургана самалета «Москва» Міхаіла Гардзіенка.

У гэтым годзе адбылося стралковыя спаборніцтвы. Да імя XIX гадавіны вызвалення Беларусі ад беларускіх акупантаў у 172 варшавянскіх стралкоў I ступені.

Восна і радасна адзначалі працоўныя Магілёва XIX гадавіну вызвалення Беларусі ад беларускіх акупантаў.

Узровень дэлегацыі быў уручана многа жывых кветак. Дэлегацыя прадаставіла ўгольня падрывавыя інтэрты.

У 4 гадзіны пачалася рэцэпцыя. Заўтра намачаеца сумесная рэцэпцыя ўсіх дэлегацый.

Урачыстае адзначэнне свята адбылося ў гарадскім імя Сталіна, дэлегатыя прамысловых наркаматаў і асобных прадпрыемстваў, прадстаўнікі савецкай інтэлігенцыі, байцы і камандзіры Чырвонай Арміі.

СВЯТКАВАННЕ 19-й ГАДАВІНЫ ВЫЗВАЛЕННЯ БССР АД БЕЛАПАЛЯКАЎ

ГОМЕЛЬ

12 ліпеня гарадскі парк культуры і адпачынку імя А. М. Горкага (Менск) прыняў святочны выгляд.

Сядзі, на агугнагарадскі вечар, прышлі тысячы працоўных, каб адзначыць народнае свята — XIX гадавіну вызвалення Беларусі ад беларускіх акупантаў.

Урачыстае адзначэнне свята адбылося ў гарадскім імя Сталіна, дэлегатыя прамысловых наркаматаў і асобных прадпрыемстваў, прадстаўнікі савецкай інтэлігенцыі, байцы і камандзіры Чырвонай Арміі.

З акаладам аб слаўнай гадавіне выступіў сакратар Менскага абкома КП(б)Б тав. Хай-Юмскі.

З вялікай цікавасцю слухалі сабраўшыся расказаў удзельніка баёў з беларускімі акупантамі пад Менскам тав. Казачонка.

Народны артыст БССР тав. Валадзімір прычэпавіч урыўкі з Песня Беларускага народа вялікаму Сталіну.

З вялікім натхненнем слухалі ўдзельнікі вечара выступленне праслаўленага літургана самалета «Москва» Міхаіла Гардзіенка.

У гэтым годзе адбылося стралковыя спаборніцтвы. Да імя XIX гадавіны вызвалення Беларусі ад беларускіх акупантаў у 172 варшавянскіх стралкоў I ступені.

Восна і радасна адзначалі працоўныя Магілёва XIX гадавіну вызвалення Беларусі ад беларускіх акупантаў.

Узровень дэлегацыі быў уручана многа жывых кветак. Дэлегацыя прадаставіла ўгольня падрывавыя інтэрты.

У 4 гадзіны пачалася рэцэпцыя. Заўтра намачаеца сумесная рэцэпцыя ўсіх дэлегацый.

Урачыстае адзначэнне свята адбылося ў гарадскім імя Сталіна, дэлегатыя прамысловых наркаматаў і асобных прадпрыемстваў, прадстаўнікі савецкай інтэлігенцыі, байцы і камандзіры Чырвонай Арміі.

З акаладам аб слаўнай гадавіне выступіў сакратар Менскага абкома КП(б)Б тав. Хай-Юмскі.

З вялікай цікавасцю слухалі сабраўшыся расказаў удзельніка баёў з беларускімі акупантамі пад Менскам тав. Казачонка.

Народны артыст БССР тав. Валадзімір прычэпавіч урыўкі з Песня Беларускага народа вялікаму Сталіну.

З вялікім натхненнем слухалі ўдзельнікі вечара выступленне праслаўленага літургана самалета «Москва» Міхаіла Гардзіенка.

У гэтым годзе адбылося стралковыя спаборніцтвы. Да імя XIX гадавіны вызвалення Беларусі ад беларускіх акупантаў у 172 варшавянскіх стралкоў I ступені.

Восна і радасна адзначалі працоўныя Магілёва XIX гадавіну вызвалення Беларусі ад беларускіх акупантаў.

Узровень дэлегацыі быў уручана многа жывых кветак. Дэлегацыя прадаставіла ўгольня падрывавыя інтэрты.

У 4 гадзіны пачалася рэцэпцыя. Заўтра намачаеца сумесная рэцэпцыя ўсіх дэлегацый.

Урачыстае адзначэнне свята адбылося ў гарадскім імя Сталіна, дэлегатыя прамысловых наркаматаў і асобных прадпрыемстваў, прадстаўнікі савецкай інтэлігенцыі, байцы і камандзіры Чырвонай Арміі.

УЗОРНА ЎБІРАЦЬ СТАЛІНСКІ ЎРАДЖАЙ!

МАСАВАЕ ЖІВНО ПАЧАЛОСЯ

ДЮЕУ. (Спец. нар. «Звязды»). Масавае жывно зернавых пачалося. На абшарных землях кожную гадзіну сотнямі вырастаюць бкі важкіх жытніх снапоў.

Дружна і арганізавана ідзе ўборка ў масавае «Смелы». На жыві працуюць 3 тысячы і ўсе калгасніцы. Паміж жывімі кропка разгарнулася сацыялістычнае спаборніцтва на лепшае і хутчэйшае правядзенне ўборкі, укараняення індывідуальнага здольства. Кожная жанчына ведае свой устак работ і адказвае за яго. Арганізацыя работ пазнаваецца з імямі Пелагея Лашырава, Яфімаўна Саўдэва, Маша Маўрава і інш. Кожная з выхільнае на 0,30 гектара ў дзень. Да 1 ліпеня ў калгасе ажата 120 гектараў жывна.

Арганізавана пачаў ўборку самы буйны раён калгас імені Сталіна. Азімых і азых тут треба ўбраць каля 900 гектараў. Старшыня калгаса тав. Тарасенка пачаў расставіў людзей. Да пачатку жывна ў калгасе скопана 518 гектараў сенаці, поўнаасно выканан план сенаці.

На ўборку зернавых выходзіць усе ачыны. Божны дзень працуе 9 жыві. За першыя два дні ажата 37 гектараў жывна, 2 гектары раплага ячменю і цераблена 12 гектараў ільну.

Мы абыходзім толькі-што жывіныя часткі ў калгасе «Дняпроўская комуна». Гаршыня калгаса Іван Нікалавіч Ігнаціа расірае на ладоні жытні коласе саянкіта размеру 56 буйных зарня вышлісі на ладонь.

Бузем з хлебам, — гаворыць ён, — коласе колосу не ўстапае. За 6—7 дні 195 гектараў такога воеб будынага жывна ўборка. За першыя два дні ажата 0 гектараў, у далейшым кожны дзень звыш жывіныя бузем убралі на 24 гектары.

Аднак не ўсюды арганізавана пачаў жывно. У многіх калгасах усё чакаюць пачаць дасяпе ўсё жывна, не праступаюць з жывна выбарачным парадкам. Старшыя срамом рываць тав. Харлап метарам прабэсі па калгасе і заключыў, што «жывна пача рапа» і даў строй загад: жывно пачаць праз 5 дзень. Такую шкодную стаюнку Харлап даў калгасу «Дняпроўская комуна» і іншым.

Марудзіць з ўборкай у калгасе імені Іванава. Лен высіпаеца, аднак да пачатку жывна не праступаеца. Да 12 ліпеня тут было ажата толькі 4 гектары жывна. Брыгадзёр калгаса Павел Банаванка і Іван Барысенка ў самы гарачы час ўборкі — 12 ліпеня арганізавалі выданы. Гледзячы на брыгадзёра, не выдзі на жывно і калгасніцы. Асыпаеца наенне каншынны, перасіпае жывна — адгас нясе вылікі страты. Аднак гэта не рывішыць ні кіраўнікоў калгаса, ні кіраўнікоў сельсавета.

Марудна разгортваецца жывно ў калгасе «Чырвоны партызан», Парэцкага сельсавета. Тут за 3 дні ажата 35 гектараў жывна. Калгас мае магчымасць значна павысіць тэмпы ўборкі. Аднак праўдзены калгасе не зацягае сур'ёзна арганізацыю работ. На жывна нават не скарэсцоўваюцца жывіныя, жывіны толькі ўручную, на дерабленне ільну пасылаюць падлеткаў.

Першыя дні жывна паказваюць, што раён сустрае ўборку без дастатковай падрыхтоўкі. Некаторыя калгасы разгортваюць масавую ўборку са спазненнем, чакаючы высіявання жылкі масіваў. Скарашча неапраўдана кіраўніцтва раённага зямельнага аддзела і МТС.

Д. МАЛЕВІЧ.



Група калгаснікаў Чарускага раёна, Магілёўскай вобласці, якія перасяляюцца на Далекі ўсход, — на ст. Магілёў. НА ЗДЫМКУ: калгаснік сельсавета «Сход» камасолет А. В. Кавалеў чытае перасяленцам газету. Фото А. Н. Розыльмана (Фотакрэйта БЭЛТА).

ПОЎНАСЦЮ ВЫКАРЫСТАЦЬ УБОРАЧНЫЯ МАШЫНЫ

ГОМЕЛЬ. (Нар. «Звязды»). На палках вобласці бжыра паспяваюць азімы і ярыныя хлеба. Многія калгасы выбарачным парадкам пачалі ўборку. Аднак так па-ступанае не ўсюды. У некаторых раёнах ёсць зямельныя масівы, дзе ўжо можна пачаць камбайнавую ўборку. Але да ўборкі камбайнамі прыступілі толькі адзін Іосеўскі раён. І тут ужо з першых дзён ўборкі скарашча неарганізаванае. За дзень камбайн убралі ўсяго 2 гектары. Шмат часу ён прастаіць з-за пераспарачкі калгасе і МТС.

Старшыня калгаса імені Максіма Горькага, Гомельскага раёна, тав. Філімонаў сівярэжае, што ўборка сярпамі куды выдгадней, чым камбайнамі. Сваю шкодную антымеханізатарскую «старыю» ён праўдзіла на практыцы. 12 ліпеня дзсяткі калгаснікі жывіныя сярпамі на плошчы, якая прызначана для камбайнавай ўборкі, у гэты час камбайн стаў бы работы.

Многія МТС не толькі не прыступілі да камбайнавай ўборкі, але не вынеслі камбайнаў у поле і не вызначылі для іх пэўныя ўчасткі. Так, у Рагачоўскай і Рэчыцкай МТС камбайны яшчэ і на сёнешні дзень стаіць на двары МТС. Да камбайнераў не даражэныя планы ўборкі.

намаляк, якіх у раёне налічваецца 250 штук. У многіх калгасах ільнянікі ставіць неапраўдана. Напрыклад, у калгасе імені Карла Маркса, Сілічэскага сельсавета, ёсць 4 ільнянікі. Ніводна з іх не адрамантавана.

У раёне калгасу не падрыхтаваны ільнянараўныя машыны «Антонавы». У калгасе «Ленінін шлях», Забярэжскага сельсавета, і «Верны шлях», Дзержынскага сельсавета, у машынах «Антонавы» неадгата многа частак. Праўдзены гэтых калгасу не пакаляцца аб тым, каб прынесці машыны ў поўную гатунца.

Не гледзячы на тое, што машыны «Антонавы» не забяспечаны кваліфікаванымі кадрамі, раёна яшчэ не арганізавалі курсы па падрыхтоўцы машыністаў. Ні ў адным калгасе не ахвотуюць мяляна-трактарныя пункты. Па плану сёння ў буйных ільняночных калгасах («Новы пахар», Сілічэскага сельсавета, «Перамога», Хойскага сельсавета, і іншых) павінна быць пабудавана 5 мяляна-трактарных пунктаў, аднак будаўніцтва іх не распачата.

Тасмама не прыступлена да будаўніцтва ям для мочкі ільну і яльняці. Да гэтага часу не закончана будаўніцтва ніводнай з 7 зямельных ільнясушылак.

Камбайнеры не ведаюць у якіх калгасах яны будуць працаваць. А ў Селецкай МТС камбайны яшчэ не прыняты дэражаўнай камісіяй.

Намеснік начальніка аблза тав. Куцейніцаў запэўняе нас, што раён простых ўборачных машын ужо даўно закончан. Але факты абваргаюць гэтыя сівярэжоні. Воеб, напрыклад, насеннаводчы калгас імені Дзержынскага, Рэчыцкага раёна. Тут стаіць неапрамантаваныя жывіныя. Яшчэ не падараны людзі, якіх будуць працаваць на гэтых машынах. Таксэ-ж стаювішча можна сустраць і ў раёне іншых калгасуў вобласці.

Яшчэ горш справа з падрыхтоўкай сур'ёзнай і рамантам маладаран. Згодна плану, да пачатку ўборкі павінна быць пабудавана 77 новых сушылак, але ні адна з іх яшчэ не гатова.

Масаваму разгортванню ўборкі зернавых перахкае маруднае, якая даражэца на в многіх раёнах на сёнаканшынні. План сенаціўоркі на вобласці выканан толькі на 62 процанты, а ў насобных раёнах — і таго менш. Не відан, аднак, каб абласная арганізацыя прынялі належныя меры да хуткага заканчэння сенаціўоркі.

Н. ГІРШЫН.

НЕПАДРЫХТАВАНА СУСТРЭЛІ ЎБОРКУ ІЛЬНУ

КАСПЮКОВІЧЫ. (Спец. нар. «Звязды»). У выбарачным парадку пачалі ільняночыны звыні прыступілі ўжо да дераблення ільну. Звынявая тав. Майсеенка з калгаса імені Сталіна, Ніжаўскага сельсавета, ўбраза першыя гектары ільну з сывітой ўчастка. Распачалі дерабленне ў калгасе «Чырвоны маяк» і многіх іншых.

Усяго па раёну треба ўбраць 3.479 гектараў выдатнага ільну. На жаль, ўборка багатага ўраджае застала раён неапрамантаваным да наступнага прырасаў прырочнай апрацоўкі ільнянапрадукцыі. Ёсць адзін ільнязавод, ён прыме для апрацоўкі толькі частку ільнянапрадукцыі. Значная частка ільну будзе апрацоўвацца неапрамантаванымі ў саміх калгасах. Усё гэта сур'ёзна ставіць пытанне аб спэцыяльнай падрыхтоўцы неабожных ільнянапрадукцыйных машын, мяляна-трактарных пунктаў і кваліфікаваных кадраў.

Аднак, зусім мала чаго зроблена, каб забяспечыць поўнаасноўную падрыхтоўку калгасу да апрацоўкі ільну. Калгасам мавы толькі 8 ільнямалатаран «Одзі». Канструкцыя малатаран «Одзі» зусім проста. Такую малатарану з поспехам можна зрабіць у кожным калгасе. Тут неабходны толькі ільняшчытны і жалезны.

Задачы райземадзела тав. Капелюска запэўняе, што ў калгасах пабудуноў ільнямалатары, але калі гэта будзе зроблена, кадуць што невяліка.

Не прыступлена і да падрыхтоўкі ільнянапрадукцыі, якіх у раёне налічваецца 250 штук. У многіх калгасах ільнянікі ставіць неапраўдана. Напрыклад, у калгасе імені Карла Маркса, Сілічэскага сельсавета, ёсць 4 ільнянікі. Ніводна з іх не адрамантавана.

У раёне калгасу не падрыхтаваны ільнянараўныя машыны «Антонавы». У калгасе «Ленінін шлях», Забярэжскага сельсавета, і «Верны шлях», Дзержынскага сельсавета, у машынах «Антонавы» неадгата многа частак. Праўдзены гэтых калгасу не пакаляцца аб тым, каб прынесці машыны ў поўную гатунца.

Не гледзячы на тое, што машыны «Антонавы» не забяспечаны кваліфікаванымі кадрамі, раёна яшчэ не арганізавалі курсы па падрыхтоўцы машыністаў. Ні ў адным калгасе не ахвотуюць мяляна-трактарныя пункты. Па плану сёння ў буйных ільняночных калгасах («Новы пахар», Сілічэскага сельсавета, «Перамога», Хойскага сельсавета, і іншых) павінна быць пабудавана 5 мяляна-трактарных пунктаў, аднак будаўніцтва іх не распачата.

Тасмама не прыступлена да будаўніцтва ям для мочкі ільну і яльняці. Да гэтага часу не закончана будаўніцтва ніводнай з 7 зямельных ільнясушылак.

Вагаты ўраджаі набраўе больш сур'ёзных адносін да падрыхтоўкі да прырочнай апрацоўкі ільнянапрадукцыі.

С. НАЗНАЧЭУ.

СУР'ЁЗНЫЯ НЕДАХОПЫ У РАБОЦЕ КАМІСІЯЙ

РАГАЧОУ. (Нар. «Звязды»). Правадзячы абмер прысудных участкаў, камісія райвыкапкома выяўляюць многа фактаў разбазарвання калгаснай зямлі. Напрыклад, у сельсакаспадарчай аршэі імені Монастава, Маюрскага сельсавета, 60 калгаснікаў маюць раздзельны прысудныя ўчасткі — ўсяго разбазарана 11 гектараў калгаснай зямлі. У сельсакаспадарчай аршэі «Перамога», Тагілавіцкага сельсавета, захавана 20 гектараў грамадскай зямлі. Прысудныя ўчастак калгасніка Усціна Марцінкі складае 1,44 гектара, Аляксея Шытава — 1,30 гектара і т. д.

Гэтыя факты паказваюць, што разбазарванне калгаснай зямлі ў Рагачоўскім раёне прыняла шырокія меры. Між тым, у раёне пачалі абмер прысудных участкаў без дастатковай падрыхтоўкі.

Толькі 1 ліпеня быў праведзены інструктаж, прычым з 19 старшын камісіяй па абмеру на інструктажах прысутнічала толькі 11.

Работу пачалі фактычна 3 ліпеня. Прышлі некалькі дзён і некаторыя старшыні камісіяй на невялікіх прычынах былі заменены іншымі таварышамі.

Некаторыя таварышы, якія не прышлі адрамантавана інструктажа, прыбылі ў калгас, не ведаюць з чаго пачаць работу. Так, Усёвік — старшыня камісіяй па Двараўскаму сельсавету чыгасарэдачна прызначана:

— 5 ліпеня мяне выклікалі ў райком партыі і прапанавалі пехаць у сельсавет. На інструктаж я не быў, тэхнікі правядзення абмеру не ведаюць з перахкае дзяля і сустраюць з многімі незразумелымі для мяне пытанямі.

Асобныя работнікі няабразумелыя аднесіліся да даражэнай ім справы. Тав. Кавалеў і Маркаў — старшыні камісіяй па Стальскаму і Луцкаму сельсаветам — пасля двух дзён работ самовольна пакінулі сельсаветы і выехалі ў раённы цэнтр.

Старшыні камісіяй па Маладэцкаму і Стальскаму сельсаветам тав. Вільдэр і Моевіч толькі 8 ліпеня выехалі на месцы для правядзення абмеру.

Некаторыя камісіяй пасля абмеру не запэўняе тав. Сур'ёзна і яшчэ ў акты, а сядуць у раён і адрамантаваць іх з дапамогаю зямлепрадукцыйна тав. Рабінювіча, Дарэч, тав. Рабінювіч даражэсумелна кансультуюць старшыню камісіяй, аднак, яму не створаны належныя ўмовы для работ.

Ф. ШЭДУ.

ПАЧАЛІ ЦЕРАБЛЕННЕ ІЛЬНУ

ВІШЭБСК. Выдатныя ільняны растуць на калгасных нивах вобласці. Добрае надвор'е сярэе іх паспяванню. У пераважных калгасах, дзе лён быў пасяяны ў ранніх тэрмінах, добра даглядаўся і вырошчавася, — зараз пасевы ў сталі дэўтай спеласці і гатова да ўборкі.

12 ліпеня ў калгасе «Шлях сацыялізма», Азыхскага сельсавета, Чашніцкага раёна, пачалося выбарачнае дерабленне ільну. Зыно І. Баралаўка ў гэты дзень вышэрабіла 1,45 гектара ільну.

Выбарачнае дерабленне ільну ідзе і ў калгасах Талачынскага раёна.

В. АЛАН.

ЯПОНА-МАНЧЖУРСКАЯ ПРАВАКАЦЫЯ ПРАДАЎЖАЕЦЦА

Паводле паведамлення птуба мангола-савецкіх войск МНР з 6 па 12 ліпеня ўключна ў раёне Номан Кан Бурд Оба і на ўсход ад р. Халхын Гол адваіліся з пераважымі баі паміж мангола-савецкімі і японска-манчжурскімі войскамі.

5 ліпеня адіншты рашучай контратакай мангола-савецкіх наземных войск і авіяны з тэрыторыі МНР японска-манчжурскай часткі зыходу 6 ліпеня былі амаль поўнаасно адананы на манчжурскую тэрыторыю.

На світанні 8 ліпеня японска-манчжурскай часткі, палмавананы свежымі рэзервамі, прыбытымі з Манчжурый, а таксама буйнымі сіламі танкаў, цяжкай артылерыі і авіяны, зноў наварылі граніцу МНР на ўсход ад р. Халхын Гол у раёне Номан Кан бурд Оба, перайшоўшы ў наступленне.

Патылаючы з 8 ліпеня і да 12 ліпеня ўключна на ўсход ад р. Халхын Гол аб'явіліся баі пераходзішчы ў рукашныя схваткі.

Рашучай контратакай мангола-савецкіх наземных войск, падтрыманых бамбардзіроўкай, штурмавой авіяцыяй, усе атакі японска-манчжурскіх войскаў адбіты.

За першыя дзень з 6 па 12 ліпеня ўключна японска-манчжурскія страпці забітыя на даных савецка-мангольскай птуба каля 2.000 чалавек і звыш 3.500 раненых. За гэты першыя мангола-савецкімі войскамі захаваны 254 палонныя, чатыры гарматы, чатыры танкі, 15 бронемашынаў, 70 кулямэтаў і іншая зброя.

Захаваны важныя дакументы, сярэд якіх загала камандуючага Квантунскай арміяй генерала Уэга № 1592 ад 20 чэрвеня і загала камандзіра 23 палатной дывізіі генерала Каматэра № 105 ад 30 чэрвеня аб наступленні японска-манчжурскіх войск 1 ліпеня на р. Халхын Гол. Сярод палонных пехаціпаў ёсць адзін капітан (каво тавео), 12 унтра-афісараў.

Павязанымі палонным і захаванымі дакументамі дакладна пацвярдаеца, што гэта новая японская авантура ў раёне возера Буір-Нур задоўга старанна падрыхтоўвалася.

У вах супроць мангола-савецкіх войск уздэляліся: 2 пяхотныя японскія дывізіі, 23-я і 7-я, а таксама 1-я мотамех-

брыгада, да ста танкаў з мотастраляковым палком, 1-шы асобны полк палыёй цяжкай артылерыі і да 6 — 7 японска-манчжурскіх кавальцоў.

Мангола-савецкія войскі ў гэтых баях страпці забітымі 293 чалавекі і раненымі 653 чалавекі.

З 6 па 12 ліпеня ў раёне возера Буір-Нур і ў раёне Номан Кан Бурд Оба адваіліся паветраныя баі, а таксама дэзятні бамбардзіроўкай авіяцыяй з абодвух бакоў, прычым поле бою заўсёды асталаеся за мангола-савецкай авіяцыяй. У паветраных баях з 6 па 12 ліпеня мангола-савецкай авіяцыяй і зеніт-скай артылерыяй агнём збіта 61 японскі самалёт. З акіпадаў гэтых самалётаў захавана ў палон 12 японскіх лётчыкаў: капітан Марымота, паручык Аmano, паручык Мінутомі, палпаручык Мінуто, бэльфэбей — Саго, Мідзю, Фугэ, Мінутомі, унтра-афісары Ісіба, Такамакі, Ісідава, Матэхора. Большасць з іх цяжка ранены.

Захаван партфель з загадамі і дакументамі камандуючага паветранымі сіламі Квантунскай арміі генерала Гігэ, кіраўніваўца дэзятнімі японскай авіяцыі.

Мангола-савецкая авіяцыя за гэты час страпціла 11 самалётаў.

За першыя з 28 мая па 12 ліпеня збіта японскіх самалётаў усяго 199 штук. Савецка-мангольскай авіяцыяй страпціла за той-жа першыя 52 самалёты.

Па думцы савецка-мангольскага камандавання японская пяхота б'ецца не дранна, хопь яна манго-б'ецца многа лепш, палыёй абдэзе японскія дывізіі, яе 23-я, так і 7-я лічана лепшымі дывізіямі. Той факт, што гэтыя дывізіі тае лёгка перыняць паражэнні, аб'ясняеца тым, што элементны разлажэння пачынаюць глыбока пранікаць у японскую пяхоту, з прычыны чаго японскае камандаванне прымушае кіраўца кідаць гэтыя часткі ў атаку ў п'яны выглядзе. Больш слабы, чым японская пяхота, японская авіяцыя і танкавыя часткі.

Што датычыць чучак, якія пускаяюцца Квантунскім штабам, аб прымяненні савецка-мангольскімі часткамі агульных вышчэстаў і бактрыянальных сродкаў барацьбы, то ў штабе савецка-мангольскіх войск лічыць гэтыя чучкі наглой хаўскай і глусным паклёпам.

(ТАСС).

УДЗЕЛНІКІ У СЕСАЮЗНАЙ СЕЛЬСАКАСПАДАРЧАЙ ВЫСТАУКІ

Пастанова Галоўнага Камітэта Усесаюзнай Сельсакаспадарчай Выстаўкі Зацвердзіць удзельнікаў Усесаюзнай Сельсакаспадарчай Выстаўкі з заняеннем у Пачотную нігу Усесаюзнай Сельсакаспадарчай Выстаўкі:

- 616. Калгас «Момітарн», Магілёўскага раёна, які атрымаў у сярэднім за 1937 і 1938 гг. 11,24 цэнтнера зернавых з гектара (з пасевнай плошчы ў 1937 годзе — 318,6 гектара, у 1938 годзе — 349,6 гектара).
- 617. Калгас імені Чапаева, Чашніцкага раёна, Віцебскай вобласці, які атрымаў у сярэднім за 1937 і 1938 гг. 11,13 цэнтнера зернавых з гектара (з пасевнай плошчы ў 1937 годзе — 82 гектары, у 1938 годзе — 63,4 гектара) і ўраджаі ільнявалатка ў сярэднім за два годы 4,13 цэнтнера з гектара (з пасевнай плошчы ў 1937 годзе — 18 гектараў, у 1938 годзе — 14 гектараў).
- 618. Калгас «Брыгадзір», Аршанскага раёна, Віцебскай вобласці, які атрымаў у сярэднім за 1937—1938 гг. па 5,59 цэнтнера ільнявалатка з гектара (з пасевнай плошчы ў 1937 г. 41 гектар, у 1938 г. 30,7 гектара).
- 619. Бураноўская Тацяна Іванаўна — адказная па ільну брыгады № 1 калгаса «Брыгадзір», Аршанскага раёна, якая атрымава ў 1938 г. з 14,2 гектара па 5,51 цэнтнера ільнявалатка ў сярэднім 11,5 цэнтру.
- 620. Бураноўская Марыя Майсееўна — адказная па ільну брыгады № 2, калгаса «Брыгадзір», Аршанскага раёна, якая атрымава ў 1938 г. з 16,5 гектара па 5,29 цэнтнера ільнявалатка ў сярэднім 10,4 цэнтру.
- 621. Калгас «Перамога», Дубровенскага раёна, Віцебскай вобласці, які атрымаў у сярэднім за 1937—1938 гг. па 4,98 цэнтнера ільнявалатка з гектара (з пасевнай плошчы ў 1937 г. 18 гектараў, у 1938 г. 16 гектараў).
- 622. Калгас «Бараб'еці», Талачынскага раёна, Віцебскай вобласці, які атрымаў у сярэднім за 1937—1938 гг. па 4,66 цэнтнера ільнявалатка з гектара (з пасевнай плошчы ў 1937 г. 33,9 гектара, у 1938 г. 34,10 гектара).
- 623. Калгас «Чырвоныя пуцілавічы», Талачынскага раёна, Віцебскай вобласці, які атрымаў у сярэднім за 1937—1938 гг. па 4,02 цэнтнера ільнявалатка з гектара (з пасевнай плошчы ў 1937 годзе 30 гектараў, у 1938 г. 30 гектараў).
- 624. Калгас імені Варашылава, Талачынскага раёна, Віцебскай вобласці, які атрымаў у сярэднім за 1937—1938 гг. па 3,94 цэнтнера ільнявалатка з гектара (з пасевнай плошчы ў 1937 г. 19 гектараў, у 1938 г. 19 гектараў).
- 625. Калгас «Юны мір», Дрысенскага раёна, Віцебскай вобласці, які атрымаў у сярэднім за 1937—1938 гг. па 4,57 цэнтнера ільнясемя з гектара (з пасевнай плошчы ў 1937 г. 97 гектараў, у 1938 г. 89 гектараў). Каэфіцыент разнажэння ў 1938 г. 9,5.
- 626. Калгас «Большыцін», Дрысенскага раёна, Віцебскай вобласці, які атрымаў у сярэднім за 1937—1938 гг. па 4,61 цэнтнера ільнясемя з гектара (з пасевнай плошчы ў 1937 г. 43 гектары, у 1938 г. 39 гектары). Каэфіцыент разнажэння ў 1938 годзе 9.
- 627. Міхасевіч Юлія Нікіфаруна — звынявая калгаса «Большыцін», Дрысенскага раёна, Віцебскай вобласці, якая атрымава ў 1937 г. з аднаго гектара 10,41 цэнтнера ільнясемя, у 1938 г. 9 аднаго гектара 11,44 цэнтнера ільнясемя. Каэфіцыент разнажэння 20.
- 628. Калгас імені Варашылава, Гарадоўскага раёна, Віцебскай вобласці, які атрымаў у сярэднім за 1937—1938 гг. па 4,02 цэнтнера ільнясемя з гектара (з пасевнай плошчы ў 1937 г. 77 гектараў, у 1938 г. 67 гектараў). Каэфіцыент разнажэння 7,27.
- 629. Явіцкая Варвара Спасаўна — звынявая калгаса «16 в'езд КВ(Ф)», Рудзінскага раёна, Меліскай вобласці, якая атрымава ў 1938 годзе два ўраджаі ільнявалатка на адной і той-жа плошчы: 1) з плошчы 0,5 гектара атрымава 6,5 цэнтнера ільнявалатка або 13 цэнтнераў з гектара; 2) з плошчы 0,5 гектара атрымава 10,41 цэнтнера ільнявалатка або 10,41 цэнтнераў з гектара. Што складае ў сярэднім з п'югтэра за два ўраджаі 11,5 цэнтнера ільнявалатка ў сярэднім 12 цэнтру, і атрымава 940 цэнтнераў кармавых буркоў з аднаго гектара.
- 630. Нондзэрава Анна Ільініна — ордананосец, звынявая калгаса «Юны комуніст», Чарускага раёна, Магілёўскай вобласці, якая атрымава ў 1938 годзе з аднаго гектара 10,41 цэнтнера ільнявалатка ў сярэднім 12 цэнтру.
- 631. Гананова Праксодзія Леонаўна — звынявая калгаса «Заветы Ільіча», Шклоўскага раёна, Магілёўскай вобласці, якая атрымава ў 1938 г. з 2-х гектараў па 10,36 цэнтнера ільнявалатка, у тым ліку 8,52 цэнтнера доўгата ў сярэднім 14 цэнтру.
- 632. Ермаловіч Анна Паўлаўна — звынявая калгаса імені Калініна, Шклоўскага раёна, Магілёўскай вобласці, якая атрымава ў 1938 годзе з адна

